


Краткая инструкция по эксплуатации видеодомофона **RVi-VD10-11**



Руководство по эксплуатации
Пожалуйста, прочитайте перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Этот символ обозначает, что внутри устройства имеется высокое напряжение. Контакт с деталями внутри устройства представляет опасность.



Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется важная инструкция по его использованию или обслуживанию.

1. Во избежание пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.
2. Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью помещениях. Невыполнение этого требования может привести к пожару или к поражению электрическим током.
3. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
4. При обнаружении неисправности в изделии свяжитесь с ближайшим сервисным центром. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его конструкцию. (Компания RVi не несет ответственности за проблемы, возникшие в результате внесения изменений в конструкцию изделия или в результате попыток самостоятельно выполнить ремонт изделия).
5. При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ

1. Не роняйте на изделие никакие предметы и не ударяйте по нему. Не устанавливайте изделие в местах с сильной вибрацией или вблизи источников магнитного поля.
2. Не устанавливайте изделие в местах с высокой (выше 50°C) или низкой (ниже -10°C) температурой или с высокой влажностью. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.
3. Если вы хотите переместить ранее установленное изделие на новое место, то перед тем как выполнить это, отключите питание.
4. Во время грозы отсоедините блок питания видеокамеры от сети переменного тока. Невыполнение этого требования может привести к пожару или к повреждению изделия.
5. Устанавливайте изделие так, чтобы на него не падал прямой солнечный свет и рядом не было источников, излучающих тепло.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года №768; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 №879.

Условия хранения в соответствии с ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Расчетный срок службы 10 лет.

Регистрационный номер декларации о соответствии ТС №RU Д-СН.АВ45.В.29873.



Правообладатель торговой марки RVi ООО «ЭРВИ групп»
Адрес: Россия, 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 45А, стр. 24



СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | | |
|--------------|-----------------------|--|
| Дисплей | Тип монитора | 10,1" цветной ЖК |
| | Разрешение | 1024x600 |
| | ТВ-стандарт | PAL/NTSC |
| | Регулировки | Яркость, Насыщен., Контраст |
| Звук | Звуковая система | Hands Free |
| | Количество мелодий | 16 |
| | Регулировки громкости | Звонок, Разговор |
| Управление | Тип кнопок | Сенсорные (фронтальные) |
| | Подсветка кнопок | Сенсорных (гаснут в течение 10с в режиме ожидания) |
| | OSD меню | Текстовое (на русском) |
| Подключение | Схема подключения | 4-х проводная |
| | Вызывные панели | до 2 |
| | Мониторы в параллели | до 4 |
| | Интерком | Неадресный (общий в параллель) |
| | Доп. видеокамеры | 1 |
| Эксплуатация | Напряжение питания | AC 220В (встроенный БП DC 12В) |
| | Энергопотребление | Макс. 500 мА |
| | Температура | 0...+50°C |
| | Материал | Пластик, Акрил |
| | Тип установки | Накладной |
| | Габаритные размеры | 304x197x25 мм |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед установкой, вскройте упаковку, и убедитесь в наличии всех ниже перечисленных компонентов:

| | |
|-------------------------|------|
| Видеодомофон | 1шт. |
| Кронштейн | 1шт. |
| Комплект крепежа | 1шт. |
| Инструкция пользователя | 1шт. |
| Коммутационный кабель | 5шт. |

ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСА И РАЗЪЕМЫ




Таблица 1


| | Название | Описание |
|---|-------------------------|---|
| 1 | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей 10,1" (16:9) для отображения видео. |
| 2 | Микрофон | Микрофон для общения с посетителем. |
| 3 | Сенсорные кнопки | Сенсорные кнопки для управления видеодомофоном. |
| 4 | Динамик | Динамик для воспроизведения звука |
| 5 | Индикатор внешнего у-ва | Светодиодный индикатор, загорается при работе с вызывной панелью, подключенной на 2-й канал |
| 6 | Индикатор внешнего у-ва | Светодиодный индикатор, загорается при работе с вызывной панелью, подключенной на 1-й канал |
| 7 | Индикатор питания | Светодиодный индикатор, отражающий наличие электропитания домофона |

Описание кнопок домофона приведены в таблице.

Таблица 2

| | Обозначение | Описание |
|---|-------------|--|
| 1 | | Кнопка интеркома – осуществления внутренней связи между домофонами, а также перевода вызова на параллельно подключенный домофон. |
| 2 | | Кнопка просмотра изображения с внешней камеры или вызывной панели. |
| 3 | | Кнопка для начала разговора с посетителем при вызове с панели или интеркома между домофонами |
| 4 | | Кнопка для завершения разговора с посетителем. |
| 5 | | Кнопка для открытия замка, подключенного к вызывной панели. |
| 6 | | Навигация в меню домофона: переход «вверх» |
| 7 | | Навигация в меню домофона: переход «вниз» |
| 8 | | Переход в меню настроек в режиме ожидания |

МОНТАЖ ДОМОФОНА



К СВЕДЕНИЮ:

- Не устанавливайте устройство в зонах с повышенным радиационным фоном и сильных электромагнитных полей.
- Монтаж и подключение должны производиться только квалифицированным техническим персоналом.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Выберите удобное место установки на вертикальной плоскости.
- Не включайте питание до окончания монтажа и подключения.
- Не устанавливайте устройство в местах с повышенной влажностью.

Закрепите домофон на вертикальной поверхности, как показано ниже:




СХЕМА СИСТЕМЫ


Поддерживаемые модели видеодомофонов для работы в параллели:

RVi-VD7-12M

RVi-VD7-11M


RVi-VD10-11

Если вы используете только одну вызывную панель, то подключать её необходимо к разъёму с маркировкой **Кан.1**. Если Вы подсоедините её к разъёму

Кан.2, то при нажатии кнопки  будет отображаться чёрный экран. Разъемы с маркировкой **«Вход»/ «Выход»** используются для организации интеркома (внутренней двусторонней аудиосвязи) между домофонами.

Распиновка разъемов **Кан.1** и **Кан.2** для подключения вызывных панелей:

Красный: Питание+12В 2. Жёлтый: Аудио 3. Чёрный: Земля 4. Белый: Видео



К СВЕДЕНИЮ

❶ Замок не входит в комплект поставки домофона. Он приобретается отдельно под конкретные условия эксплуатации.

❷ Вызывные панели обычно имеют релейный выход с нормально разомкнутым реле. Это означает, что в дежурном режиме контакты реле разомкнуты, то есть питание на замок **не поступает**. При нажатии кнопки «**Замок**» на домофоне контакты замыкаются.

❸ При использовании в системе более одного домофона, переключку **J3** следует оставить на главном мониторе, на остальных домофонах – её следует убрать.


⚠ Перед подачей питания проверьте целостность сетевого кабеля.



❶ При выборе кабеля для коммутации домофона с вызывными панелями руководствуйтесь следующими критериями:

4-х жильный кабель:

4x0.2 кв.мм - макс. расстояние 28 м
4x0.3 кв.мм - макс. расстояние 50 м
4x0.5 кв.мм - макс. расстояние 100 м



Комбинированный видеокабель (КВК):



Витая пара CAT5 или CAT6 (не рекомендуется использовать):



ПРИНЦИП РАБОТЫ ДОМОФОНА

ПРИЁМ ПОСЕТИТЕЛЯ


Убедитесь, что вызывные панели подключены правильно и функционируют.



И После того, как Вы закончили разговор с посетителем и нажали кнопку «**Замок**», чтобы открыть дверь, домофон автоматически перейдёт в режим ожидания по истечении 20 секунд. Это сделано для того, чтобы Вы убедились в том, что посетитель прошел.

МОНИТОРИНГ

Убедитесь, что вызывные панели подключены правильно и функционируют.



❶ Если Вы используете только одну вызывную панель в режиме мониторинга, то для возврата в режим ожидания достаточно один раз повторно нажать кнопку **«Просмотр»** (все доп. Панели и камеры должны быть выключены в меню настроек).

❶ Если Вы используете несколько домофонов в параллели, то режим мониторинга также доступен на всех подключенных устройствах.

ПЕРЕВОД ВЫЗОВА НА ДРУГОЙ ДОМОФОН


❗ Для данной функции необходимо иметь как минимум 2 домофона в параллели.

Ведётся разговор с одного домофона через какую-либо вызывную панель.




К СВЕДЕНИЮ:

При переводе вызова с одного домофона на другие переключающий домофон уходит в режим ожидания


Нажмите кнопку  для перевода вызова на другой домофон.




Нажмите кнопку  для окончания разговора.




▼ Звучит сигнал вызова в панелях и домофонах

Нажмите кнопку  для разговора с посетителем на любом домофоне.



 Разговор с посетителем.

Нажмите кнопку , чтобы открыть дверь.




❗ На всех домофонах, подключенных в параллель, доступны все возможные функции.


РЕЖИМ ИНТЕРКОМА МЕЖДУ ДОМОФОНАМИ


- ❗ Если к Вам пришёл посетитель и нажал кнопку на вызывной панели, то режим интеркома будет автоматически завершён, так как вызов с вызывных панелей имеет больший приоритет.
- ❗ Для данной функции необходимо иметь как минимум 2 домофона в параллели.


РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Нажмите кнопку  для включения режима интеркома.

▼ Звучит сигнал вызова в домофонах

Нажмите кнопку  для приёма вызова на любом домофоне.

 Интерком между домофонами.


Нажмите кнопку  для окончания разговора.


▶ **Конец.**

РЕЖИМ ПРОСМОТРА С КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ

 Для реализации этого режима необходимо:

1. Подключить камеру наблюдения
2. В меню, включить возможность отображения видео с камеры.




Для просмотра изображения с камеры, нажмите на кнопку 



Отображение изображения с камеры в реальном времени



Для перевода в режим ожидания, нажмите на кнопку еще раз 



Конец

МЕНЮ НАСТРОЕК

Для перехода в меню настроек, необходимо нажать на кнопку *****, когда домофон находится в режиме ожидания.

| | |
|-------------------------------|------------|
| МЕЛОДИЯ ВЫЗОВА | 01 |
| ГРОМКость ВЫЗОВА | 20 |
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЫЗОВА | 10 |
| ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ | 01 |
| КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | ВКЛ |
| ЗВУК НАЖАТИЙ | ВКЛ |
| ВЫХОД | |

МЕЛОДИЯ ВЫЗОВА: выбор одной из 16 мелодий вызова.

ГРОМКость ВЫЗОВА: настройка громкости мелодии вызова.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЫЗОВА: настройка продолжительности вызова

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ: длительность открытия замка (1-10 сек.)

КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ: включение/отключение отображение видеоизображения с подключенной камеры наблюдения

ЗВУК НАЖАТИЙ: включение/отключение тонового сигнала при нажатии на кнопки.

ВЫХОД: выход из меню и переход в режим ожидания.

- ① Когда домофон находится в режиме мониторинга или режиме отображения камеры наблюдения, нажатием на кнопку ***** осуществляются настройки изображения (яркость, контрастность, цветность, громкость динамика)

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Устройство в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
- Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение устройства в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

УТИЛИЗАЦИЯ

Устройство не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация проводится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности устройства являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- электрический пробой микросхем электронной платы вследствие ошибки в полярности питания.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____


Дата продажи « _____ » _____ 20 _____ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

| № Заказ-наряда | Название СЦ |
|----------------|-------------|
| | |
| | |
| | |

Кароткая інструкцыя па эксплуатацыі відэадамафоны **RVi-VD10-11**



Кіраўніцтва па эксплуатацыі
Калі ласка, прачытайце перад эксплуатацыяй
і захавайце для далейшага выкарыстання

МЕРЫ ЗАСЦЯРОГІ



Гэты знак пазначае, што ўнутры прылады маецца высокая напруга. Кантакт з дэталямі ўнутры прылады уяўляе небяспеку.



Гэты знак паказвае, што ў дакументацыі на выраб маецца важная інструкцыя па яго выкарыстанні або абслугоўванні.

1. Каб пазбегнуць пажару або паразы электрычным токам, не дапушчайце траплення дадзенага выраба пад дождж або ва ўмовы высокай вільготнасці.
2. Не ўсталёўвайце выраб у вільготных, запыленых або пакрытых сажай памяшканнях. Невыкананне гэтага патрабавання можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.
3. Калі вы адчуеце незвычайны пах або выявіце дым, які выходзіць з выраба, спыніце эксплуатацыю. У гэтым выпадку варта неадкладна адлучыць выраб ад крыніцы сілкавання. Працяг эксплуатацыі выраба ў такім стане можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.
4. Пры выяўленні няспраўнасці ў вырабе звяжыцеся з найблізкім сэрвісным цэнтрам. Ніколі не разбірайце дадзены выраб і не ўносьце змен у яго канструкцыю. (Кампанія RVi не нясе адказнасці за праблемы, узніклыя ў выніку ўнясення змен у канструкцыю выраба або ў выніку спроб самастойна выканаць рамонт выраба).
5. Пры выкананні чысткі выраба не дапушчайце траплення ўнутр корпусу вадкасцяў. Гэта можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.

УВАГА

1. Не кідайце на выраб ніякія прадметы і не ўдарайце па ім. Не ўсталёўвайце выраб у месцах з моцнай вібрацыяй або зблізку крыніц магнітнага поля.
2. Не ўсталёўвайце выраб у месцах з высокай (вышэй 50°C) або нізкай (ніжэй -10°C) тэмпературай або з высокай вільготнасцю. Гэта можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.
3. Калі вы жадаеце перамясціць раней усталяваны выраб на новае месца, то перад тым як выканаць гэта, адключыце сілкаванне.
4. Падчас навальніцы адлучыце блок сілкавання відэакамеры ад сеткі пераменнага току. Невыкананне гэтага патрабавання можа прывесці да пажару або да пашкоджання выраба.
5. Усталёўвайце выраб так, каб на яго не трапляла прамое сонечнае святло і побач не было крыніц, якія выпраменьваюць цяпло. Гэта можа прывесці да пажару.

УКАЗАННІ МЕР БЯСПЕКІ

Канструкцыя выраба задавальняе патрабаванням электра- і пажарнай бяспекі па ДАСТ 12.2.007.0-75 і ДАСТ 12.1.004-91.

Меры бяспекі пры ўсталёўцы і эксплуатацыі павінны адпавядаць патрабаванням "Правіл тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажывцоў" і "Правіл тэхнікі бяспекі пры эксплуатацыі электраўстановак спажывцоў".

ЮРЫДЫЧНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ

Прадукцыя выраблена ў адпаведнасці з ТР ТС 020/2011 «Аб бяспецы нізкавольтнага абсталявання», ТР ТС 004/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў»
Адпавядае патрабаванням ТР ТС 004/2011 «Аб бяспецы нізкавольтнага абсталявання»,
зацверджаны Рашэннем Камісіі Мытнага саюза ад 16 жніўня 2011 года №768; ТР ТС
020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў», зацверджаны
Рашэннем Камісіі Мытнага саюза ад 9 снежня 2011 №879.

Умовы захоўвання ў адпаведнасці з ТР ТС 004/2011 «Аб бяспецы нізкавольтнага
абсталявання», ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў».
Разліковы тэрмін службы 10 гадоў.

Рэгістрацыйны нумар дэкларацыі аб адпаведнасці ТС №RU Д-CN.AB45.B.29235

The logo consists of the letters 'RVI' in a stylized, blue, handwritten font.

Праваўладальнік гандлёвай маркі RVI ООО «ЭРВИ групп»
Адрас: Расія, 121471, г. Масква, вул. Рабінавая, в. 45А, стр. 24

The Eurasian Conformity Mark (Eurasian Conformity Mark) is a stylized logo consisting of the letters 'Euras' in a bold, black, sans-serif font.

СПЕЦЫФІКАЦЫЯ


| | | |
|--------------|-----------------------|--|
| Дысплей | Тып манітора | 7" цветной ЖК |
| | Разрозненне | 800x480 |
| | ТБ-стандарт | PAL/NTSC |
| | Рэгуляванне | Яркасць, Насычанасць, Кантраст |
| Гук | Гукавая сістэма | Hand Free |
| | Колькасць мелодый | 16 |
| | Рэгуляванне гучнасці | Званок (расклад) Гутарка (мех. Кнопка) |
| Кіраванне | Тып кнопак | Сэнсарныя (франтальныя) Механічныя (бакавыя) |
| | Падсвятленне кнопак | Толькі сэнсарных |
| | OSD меню | Тэкставае (па-руску) |
| | Іншае | Кнопкі для ручной запісу |
| Падключэнне | Схема падлучэння | 4-х проводная |
| | Вызывная панэлі | до 2 |
| | Маніторы ў паралелі | до 4 |
| | Интерком | Неадресный (агульны у паралель) |
| | Доп. відэакамеры | 2 |
| Памяць | Убудаваная памяць | Нет |
| | Знешняя памяць | MicroSD (до 32ГБ) |
| | Запіс фота | Пры выкліку / Ручная |
| | Запіс відэа | Пры выкліку / Ручная |
| Эксплуатацыя | Напружанне сілкавання | АС 220В (убудаваны БП DC 12В) |
| | Энергаспажыванне | Макс. 500 мА |
| | Тэмпература | 0...+50°С |
| | Доп. відэакамеры | 2 |
| | Матэрыял | Пластык, Акрыл |
| | Тып ўстаноўкі | Накладной |
| | Габарытныя памеры | 190x120x12 мм |

КАМПЛЕКТАЦЫЯ

Перад устаноўкай, выявіце ўпакоўку, і пераканайцеся ў наяўнасці ўсіх ніжэй пералічаных кампанентаў:

| | |
|--------------------------|------|
| Дамафон | 1шт. |
| Кранштэйны | 1шт. |
| Комплект крепежа | 1шт. |
| Інструкцыя карыстальніка | 1шт. |
| Камутацыйны кабель | 5шт. |

ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУС І РАЗДЫМЫ



Табліца 1


| | Назва | Апісанне |
|---|----------------------------|--|
| 1 | ВК-дысплей | ВК-дысплей 7 "для адлюстравання відэа. |
| 2 | Дынамік | Дынамік для прайгравання гуку. |
| 3 | Мікрафон | Мікрафон для зносін з наведвальнікам. |
| 4 | Сэнсарныя кнопкі | Сэнсарныя кнопкі для кіравання відэадамафоны. |
| 5 | Кнопка «Меню налад» | Кнопка для ўваходу ў меню налад і навігацыі па меню. |
| 6 | Рэгулятар гучнасці размовы | Рэгуляванне гучнасці размовы. |
| 7 | Слот карты памяці | Слот для ўстаноўкі карты памяці, фармату microSD. |

Апісанне кнопак дамафона прыведзены ў табліцы.

Табліца 2

| | Абазначэнне | Апісанне |
|---|-------------|--|
| 1 | | Кнопка интеркома - ажыццяўлення ўнутранай сувязі паміж дамафонамі, а таксама перакладу выкліку на паралельна падлучаны дамафон. |
| 2 | | Кнопка прагляду малюнка з вонкавага камеры або вызывной панэлі. |
| 3 | | Кнопка для пачатку размовы з наведвальнікам пры выкліку з панэлі або интеркома паміж дамафонамі |
| 4 | | Кнопка для завяршэння размовы з наведвальнікам. |
| 5 | | Кнопка для адкрыцця замка, падлучанага да вызывной панэлі. |
| 6 | | Рэгуляванне гучнасці размовы |
| 7 | | Рэгуляванне гучнасці размовы. 1. Шматфункцыянальная кнопка для ўваходу ў меню і налады Для ўваходу ў меню налад (у рэжыме чакання) неабходна націснуць на гэтую кнопку 2. Калі выключана запіс відэа, то націскам «ўверх» / «ўніз» можна зрабіць скрыншот ўручную. Пры уключанай функцыі запісу відэа дадзенай кнопкай актывуецца запіс відэа: «ўверх» - старт запісу, «ўніз» - стоп. |

МАНТАЖ ДАМАФОН



Да ўвагі:

- Не ўстанаўлівайце прыладу ў зонах з павышаным радыяцыйным фонам і моцных электра-магнітных палёў.
- Мантаж і падключэнне павінны вырабляцца толькі кваліфікаваным тэхнічным персаналам.
- Не падвядзіце прыладу ўдараў і моцным вібрацыям.
- Выбірайце зручнае месца ўстаноўкі на вертыкальнай плоскасці.
- Не ўключаўце харчаванне да заканчэння мантажу і падключэння.
- Не ўстанаўлівайце прыладу ў месцах з падвышанай вільготнасцю.

Замацуеце дамафон на вертыкальнай паверхні, як паказана ніжэй:

Пластыкавыя дзюбеля Кранштэйн Провада




СХЕМА СІСТЭМЫ

Падтрымліваюцца мадэлі відэадамафоны для працы ў паралелі:

RVi-VD7-12M

RVi-VD10-11

Падтрымліваюцца мадэлі вызывная панэляў: любая панэль з чатырэхпроводной сістэмай.

Пры выкарыстанні 4-х дамафонаў ў паралелі 2 вызывная панэлі падключаюцца толькі да галоўнага дамафоне.

Для галоўнага дамафона ў меню налад павінен быць абраны рэжым - «Основной», для другарадных - «Дополнительный».

Падключэнне большай колькасці вызывная панэляў **не прадугледжана**.

Падключэнне дадатковых дамафонаў вырабляецца да раздымам «Вход» і «Выход».

Да раздыму «Вход» падключаецца папярэдні дамафон ў ланцугі, а да «Выход» - наступны.






СХЕМА ПАДЛУЧЭННЯ

Калі вы выкарыстоўваеце толькі адну вызывная панэль, то падключачь яе
неабходна да раздыму з маркіроўкай **Кан.1**. Калі Вы падлучыце яе да раздыму
Кан.2, то пры націску кнопкі  будзе адлюстроўвацца чорны экран.

Распиновка раздымаў **Кан.1** і **Кан.2** для падлучэння вызывная панэляў:
Чырвоны: Харчаванне + 12В 2. **Жоўты:** Аўдыё 3. **Чорны:** Зямля 4. **Белы:** Відэа



ДА ЎВАГІ

- ❶ Замак не ўваходзіць у камплект пастаўкі дамафона. Ён набываецца асобна пад канкрэтныя ўмовы эксплуатацыі.
- ❷ Вызывная панэлі звычайна маюць рэлейны выхад з нармальна растуленым рэле. Гэта азначае, што ў дзяжурным рэжыме кантакты рэле растуленыя, то ёсць харчаванне на замак не паступае. Пры націску кнопкі «Замак» на дамафон кантакты замыкаюцца.

⚠ Перад падачай сілкавання праверце цэласнасць сеткавага кабеля.







- ❶ Пры выбары кабеля для камутацыі дамафона з вызывнай панэлямі кіруйцеся наступнымі крытэрыямі:

4-х жильных кабеля:


4x0.2 кв.мм - макс. адлегласць 28 м

4x0.3 кв.мм - макс. адлегласць 50 м



4x0.5 кв.мм - макс. адлегласць 100 м



Камбінаваны відзакабель (КВК):



Кручая пара CAT5 або CAT6 (не рэкамендуецца выкарыстоўваць):



ПРЫНЦЫП ПРАЦЫ ДАМАФОН

Прыём наведвальнікаў

Пераканайцеся, што вызывная панэлі падлучаныя правільна і функцыянуюць.




❗ Пасля таго, як Вы скончылі размову з наведвальнікам і націснулі кнопку «Змак», каб адкрыць дзверы, дамафон аўтаматычна перайдзе ў рэжым чакання па заканчэнні 20 секунд. Гэта зроблена для таго, каб Вы пераканаліся ў тым, што наведвальнік прайшоў.

❗ Калі пры актываванай аўтаматычнай відэазапісы пры выкліку націснуць уверх ці ўніз кнопку налад (⚙️), то запіс спыніцца.

МАНІТОРЫНГ

Пераканайцеся, што вызывная панэлі падлучаныя правільна і функцыянуюць.



❶ Калі Вы карыстаецеся толькі адну вызывная панэль у рэжыме маніторынгу, то для вяртання ў рэжым чакання дастаткова адзін раз паўторна націснуць кнопку «Прагляд» (усе доп. Панэлі і камеры павінны быць выключаны ў меню налад).

❶ Калі Вы карыстаецеся некалькі дамафонаў ў паралелі, то рэжым маніторынгу таксама даступны на ўсіх падлучаных прыладах.

1. ПЕРАВОД ВЫКЛІКУ НА ДРУГОЙ ДАМАФОН

❶ Для дадзенай функцыі неабходна мець як мінімум 2 дамафона ў паралелі.

Ведзецца размова з аднаго дамафона праз какую-лібо вызывную панэль.

❶ К СВЕДЕНИЮ:

При переводе вызова с одного домофона на другие переключающий домофон уходит в режим ожидания

Нажмите кнопку ⇌ для перевода вызова на другой домофон.

Нажмите кнопку для окончания разговора.

Звучит сигнал вызова в панелях и домофонах

Нажмите кнопку для разговора с посетителем на любом домофоне.

Разговор с посетителем.



Нажмите кнопку , чтобы открыть дверь.

❶ На ўсіх дамафон, падлучаных у паралель, даступны ўсе магчымыя функцыі.



РЭЖЫМ ИНТЕРКОМА ПАМІЖ ДАМАФОН


- ❗ Калі да Вас прыйшоў наведвальнік і націснуў кнопку на вызывной панэлі, то рэжым интеркома будзе аўтаматычна завершаны, так як выклік з вызывная панэляў мае большы прыярытэт.
- ❗ Для дадзенай функцыі неабходна мець як мінімум 2 дамафона ў паралелі.



РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Нажміце кнопку  для ўключэння рэжыма интеркома. 

▼ Звучит сигнал вызова в домофонах


Нажміце кнопку  для прыёму вызова на любым домофоне. 

▼
 Интерком между домофонами.

▼
Нажміце кнопку  для заканчэння размовы. 

▶ **Конец.**






МЕНЮ НАЛАД



Кнопка мае некалькі функцый:

1. Для выкліку меню налад націсніце гэтую кнопку ў рэжыме чакання. Для навігацыі па меню і налады параметраў націскайце кнопку ўверх ці ўніз.
2. У рэжыме маніторынгу і размовы выкарыстоўвайце дадзеную кнопку для ручной запісу скрыншотаў або відэа.

• ПАРАМЕТРЫ ГУКУ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Мелодия | | | 01 | |
| Время вызова | | | 30с | |
| Громкость1 | 08:00 -- 12:00 | | 01 | |
| Громкость2 | 12:00 -- 19:00 | | 05 | |
| Громкость3 | 09:00 -- 08:00 | | 07 | |
| Выход | | | | |



Мелодия: выбар адной з 16 мелодый выкліку.

Час выкліку: выбар працягласці выкліку (1-60 сек.).

Гучны 1-3: налада гучнасці мелоды выкліку ў залежнасці ад бягучага часу.

Выход: выхад з меню.

• НАЛАДЫ ДЫСПЛЕЯ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Русский | | | | |
| Яркость | | | 050 | |
| Насыщенность | | | 050 | |
| Контраст | | | 050 | |
| Звук тревоги | | | Выкл | |
| Выход | | | | |






Руская: выбар мовы меню.

Яркасць, Насычанасць, Кантраст: налады параметраў дысплея.

Гук трывогі: не выкарыстоўваецца ў дадзенай мадэлі.

Выход: выхад з меню.

• ПАРАМЕТРЫ ЧАСУ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Время | 2015-09-20 | | 11:46 | |
| Звук клавиш | | | Вкл. | |
| Рестарт | | | | |
| Тревога | | | Выкл | |
| Версия | 1-0-7 | 2015-05-05 | | |
| Выход | | | | |

Час: ўстаноўка бягучай даты і часу

Гук клавiш: ўключэнне / адключэнне тонаў сігналау пры націску на кнопкі.

Рэстарт: прымусовая перазагрузка відэадамафоны.

Трывога: не выкарыстоўваецца ў дадзенай мадэлі.

Версія: версія прашыўкі відэадамафоны.

Выхад: выхад з меню

• НАСТРОЙКІ ВОНКАВЫХ ПРЫЛАД



| | |
|----------------|---------|
| Время открытия | 10с |
| Режим | Основн. |
| Панель 2 | Вкл. |
| Камера 1 | Вкл. |
| Камера 2 | Вкл. |
| Выход | |

Час адкрыцця: працягласць адкрыцця замка (2-10 сек.).

Рэжым: выбар рэжыму працы відэадамафоны: «Асноўны», калі да дамафоне падлучаныя вызывная панэль і камеры, «Дадатковы» - калі дамафон з'яўляецца другараднымі падлучаны да галоўнага.

Панэль 2: ўключыць / выключыць другую вызывная панэль.

Камера 1: ўключыць / выключыць дадатковую відэакамеру 1.

Камера 2: ўключыць / выключыць дадатковую відэакамеру 2.

Выхад: выхад з меню.

• ПРАЦА З КАРТЫ ПАМЯЦІ



| | |
|--------------|------|
| Запись видео | Вкл. |
| Просмотр | |
| Резервный | |
| Формат | |
| Обновление | |
| Выход | |

Запіс відэа: вкл. - Запіс відэа, выкл. - Запіс скрыншотаў пры выкліку.

Прагляд: прагляд запісаных відэазапісаў і малюнкаў.

Рэзервовы: не падтрымліваецца дадзеным прыладай.

Фармат: фарматаванне карты памяці.

Абнаўленне: абнаўленне прашыўкі відэадамафоны.

Выхад: выхад з меню.

- ❗ Настойліва рэкамендуецца выкарыстоўваць microSD карты, пачынаючы з 10 класа.

ТРАНСПАРТАВАННЕ І ЗАХАВАННЕ. ГАРАНТЫІ ВЫТВОРЦЫ

Изделия ў транспартнай тары перавозяцца любым відам крытых транспартных сродкаў (у чыгуначных вагонах, закрытых аўтамашынах, трумах і адсеках судоў, герметызаваных, абаграваемых адсеках самалётаў і г.д.) у адпаведнасці з патрабаваннямі дзеючых нарматыўных дакументаў.

Прадпрыемства-вытворца гарантуе адпаведнасць відэакамера тэхнічным параметрам, пазначаным у дадзеным кіраўніцтве, пры прытрымліванні спажыўцом умоў транспартавання, захавання, мантажу і эксплуатацыі выраба.

Гарантыйны тэрмін эксплуатацыі - 36 месяцаў з даты продажу праз гандлёвую або мантажную арганізацыю.

Пры адсутнасці адзнакі аб даце продажу гарантыйны тэрмін вылічаецца ад даты зборкі.

Гарантыйныя абавязальніцтвы несапраўдныя, калі чыннікам няспраўнасці відэакамера з'яўляюцца: сумыснае псаванне; пажар, паводка, стыхійныя бядоты; аварыі ў сетцы сілкавання; Гарантыйныя абавязальніцтвы дзейнічаюць толькі пры прад'яўленні дадзенага кіраўніцтва.

Прадпрыемства-вытворца не нясе адказнасці і не пакрывае шкоды за дэфекты, што узніклі па віне спажыўца пры незахаванні правіл эксплуатацыі і мантажу.

ПАСВЕДЧАННЕ АБ ПРЫЁМЦЫ І ЎПАКОЎКА

Серыйны нумар: _____


Дата продажу « _____ » _____ 20 _____ г.

Штампце
прадаўцы

Адзнакі аб рамонце:

| № Заказ-нарада | Сэрвісны цэнтр |
|----------------|----------------|
| | |
| | |
| | |

Қысқаша нұсқау RVi-VD10-11



Пайдалану жөніндегі нұсқаулық
Өтінеміз, пайдаланар алдында оқып шығып,
кейін қолдану үшін сақтаңыз

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ



Бұл символ құрылғының ішінде жоғары кернеудің бар екендігін білдіреді. Құрылы ішіндегі бұйымдармен жанасу қауіпті болып табылады.



Бұл символ бұйымға арналған құжаттамада оны қолдану және қамсыздандыру жөніндегі маңызды нұсқаулық бар екендігін көрсетеді.

1. Өрттің немесе электр тоғына ұшырау жағдайының алдын алу үшін осы бұйымның жаңбыр астына немесе жоғары ылғалдықты жағдайларға түсуіне жол бермеңіз.
2. Бұйымды дымқыл, шаңданған немесе ыспен қапталған бөлмелерде орнатпаңыз. Бұл талаптың орындалмауы өртке немесе электр тоғына ұшырауға алып келуі мүмкін.
3. Егер сіз күмәнді иіс сезсеңіз немесе бұйымнан шығып жатқан түтінді анықтасаңыз, пайдалануды тоқтатыңыз. Бұл жағдайда дереу бұйымды қорек көзінен ажырату керек. Бұйымды мұндай жағдайда пайдалануды жалғасырсаңыз, бұл өртке немесе электр тоғына ұшырауға алып келуі мүмкін.
4. Бұйымда ақаулық анықталған кезде жақын маңдағы сервистік орталықпен хабарласыңыз. Осы бұйымды ешқашан бөлшектемеңіз және оның құрылымына өзгерістер енгізбеңіз. (RVi компаниясы бұйым құрылымына өзгерістер енгізу нәтижесінде немесе бұйымды жөндеу жұмыстарын өздігінен орындау әрекеттерінің нәтижесінде туындаған мәселелер үшін жауапты болмайды).
5. Бұйымды тазартқан кезде корпусының ішіне сұйықтықтың енуіне жол бермеңіз. Бұл өртке немесе электр тоғына ұшырауға алып келуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

1. Бұйымға ешқандай заттар құлатпаңыз және оның соқпаңыз. Бұйымды қатты діріл бар немесе магнитті өріс көзіне жақын жерде орнатпаңыз.
2. Бұйымды жоғары (50°C жоғары) немесе төмен (-10°C төмен) температуралы немесе жоғары ылғалдықты жерлерде орнатпаңыз. Бұл өртке немесе электр тоғына ұшырауға алып келуі мүмкін.
3. Егер сіз бұрын орнатылған бұйымды жаңа орынға ауыстырғыңыз келсе, онда орындау алдында қорек көзін сөндіріңіз.
4. Найзағай кезінде бейнекамераның қоректену блогын айнымалы тоқ желісінен ажыратыңыз. Бұл талаптың орындалмауы өртке немесе бұйымның зақымдануына алып келуі мүмкін.
5. Бұйымды оған тура күн сәулелері түспейтіндей және жанынжа жылу шығаратын көздер болмайтындай орнатыңыз. Бұл өртке алып келуі мүмкін.

ЮРЫДЫЧНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ

Прадукцыя выраблена ў адпаведнасці з ТР ТС 020/2011 «Аб бяспецы нізкавольтнага абсталявання», ТР ТС 004/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў»

Адпавядае патрабаванням ТР ТС 004/2011 «Аб бяспецы нізкавольтнага абсталявання», зацверджаны Рашэннем Камісіі Мытнага саюза ад 16 жніўня 2011 года №768; ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў», зацверджаны Рашэннем Камісіі Мытнага саюза ад 9 снежня 2011 №879. Умовы захоўвання ў адпаведнасці з ТР ТС 004/2011 «Аб бяспецы нізкавольтнага абсталявання», ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў».

Разліковы тэрмін службы 10 гадоў.

Рэгістрацыйны нумар дэкларацыі аб адпаведнасці ТС №RU Д-СН.АВ45.В.29235

The logo consists of the letters 'RVi' in a stylized, blue, handwritten-style font.

Праваўладальнік гандлёвай маркі RVi ООО «ЭРВИ групп»
Адрас: Расія, 121471, г. Масква, вул. Рабінавая, в. 45А, стр.
24

The logo consists of the letters 'EAC' in a bold, black, sans-serif font.

ЕРЕКШЕЛІК

| | | |
|-----------|---------------------------|---|
| Дисплей | Монитордың түрі | 10,1" цветной ЖК |
| | Рұқсат | 1024x600 |
| | ТВ-стандарт | PAL/NTSC |
| | Реттеу | Жарықтық қаныққан. , Кереғарлық |
| Дыбыс | Звуковая система | Hands Free |
| | Мелодияларды сан | 16 |
| | Дауыс қаттылығын реттеу | Звонок, Разговор |
| Басқару | Батырмаларды түр | Сенсорные (фронтальные) |
| | Батырмаларды жарықтандыру | (күтудің режимінде өшілген 10с ағысқа) сенсор |
| | OSD меню | Текстовое (на русском) |
| Косу | Қосылым сұлбас | 4-х проводная |
| | Шақыру тақталары | до 2 |
| | Параллельде мониторлар | до 4 |
| | Интеркомен | Неадресный (общий в параллель) |
| | Косымша. видеокамеры | 1 |
| Пайдалану | Қоректендіру кернеуі | AC 220В (встроенный БП DC 12В) |
| | Энергия тұтыну | Макс. 500 мА |
| | Қызу | 0...+50°С |
| | Материал | Пластик, Акрил |
| | Қондырудың түрі | Накладной |
| | Габариттік өлшемдер | 304x197x25 мм |

ҚҰРАМДАУ

Қондыруды алдында, ораманы ашыңыз, және атап өтілген құрамдастар төмен болғанда барлық сендіріңіз:

| | |
|----------------------|-------|
| Видеодомофон | 1 шт. |
| Кронштейн | 1 шт. |
| Бекіткіштің жинағы | 1 шт. |
| Қолданушының нұсқауы | 1 шт. |
| Коммутацилық кәбіл | 5 шт. |

ТҰРҚЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ ЖӘНЕ АҒЫТПАЛАР




Таблица 1


| | Тақырып | Сипаттама |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | LCD дисплей | Бейне көрсету үшін LCD 7 «. |
| 2 | Микрофон | Келушілермен байланыс үшін микрофон. |
| 3 | Түймелерін түртіңіз | Бейне Домофон бақылау үшін түймелерін басыңыз. |
| 4 | Шешен | Аудио ойнату үшін спикері. |
| 5 | Қасында көрсеткіш сыртқы - ва | Жарықдиодты көрсеткіш, 1-ші арна қосылған шақыру тақтасымен жұмыстың жанында тұтанады |
| 6 | Қасында көрсеткіш сыртқы - ва | Жарықдиодты көрсеткіш, 2-ші арна қосылған шақыру тақтасымен жұмыстың жанында тұтанады |
| 7 | Қоректің көрсеткіші | Домофонның қоректенуін бар болу шағылатын жарықдиодты көрсеткіш |

Домофонының батырмаларын сипаттама кестеде әкелінген.

Таблица 2

| | Белгілеу | Баяндау |
|---|----------|--|
| 1 | | Интеркома батырма - домофондардың өзара байланыстарының жүзеге асыруы, сонымен бірге параллель қосылған домофонға шақырудың аудармасы. |
| 2 | | Сыртқы камерадан бейненің қарап шығуын батырма немесе шақыру тақтасы. |
| 3 | | Келушімен әңгімесі батырма бастапқыда тақтадан шақыруында немесе домофондардың арасындағы интеркома |
| 4 | | Келушімен әңгіменің аяқтауы үшін батырма. |
| 5 | | Шақыру тақта қосылған құлыптың ашуы үшін батырма |
| 6 | | Домофонның менюіне навигация: өткел «үстіне» |
| 7 | | Домофонның менюіне навигация: өткел «төмен» |
| 8 | | Теңшелімдерді күтудің режимінде менюге өткел |


Домофонның монтажі



Мәлімет үшінге:

- Көтерілген радиациялық аямен аймақтардағы құрылғы орнатпаңыз және магнитті алаң мықты электр.
- Монтаж және қосу білікті техникалық қызметкер ғана таратуы керек.
- Соққыларға құрылғыға душар болмаңыз және мықты тербелулерге.
- Тік жазықтықта қондыру жайлы орынды таңдаңыз.
- Монтаждың аяқталуына дейін қорегін қосылмаңыз және қосу.
- Көтерілген ылғалдықпен орындардағы құрылғы орнатпаңыз.

Төмен көрсететін тік бетте домофонды бекітіңіз:



Жүйенің сұлбасы


Параллельде жұмыс үшіннің видеодомофондарының қосталатын үлгілері:

RVi-VD7-12M

RVi-VD7-11M


RVi-VD10-11

Егер сіз жалаң шақыру тақтасын пайдалансаңыз, онда каналдарды таңбалаумен онының керек ағытпасына қосу.1. Егер сіз онының каналдарды ағытпасына қоссаңыз.2, онда

батырма басу кезінде  қара экранды бейнелейді. Таңбалаумен ағытпалары »/« «кіру шығу» домофондардың арасындағы (ішкі екі жақты аудиобайланыс) ұйымдастыру үшін интеркома пайдаланады.

Каналдардың ағытпаларын Распиновка.және каналдар.шақыру тақталарын қосу үшін 2:

Қызылы: + 12В 2-ші қорек. Сарысы: Аудио 3. Қарасы: 4-ші жер. Ағы: Бейне



МӘЛІМЕТ ҮШІНГЕ

❶ Су болып қал домофонның жеткізілімін жинаққа кірмейді. Ол нақты қажетке жарату шарттарларға бөлек келеді.

❶ Шақыру тақталары қалыпты ажыратылған релемен әдетте релелік шығуы болады. Яғни, бұл ажыратылған қорек реле түйіспе режим кезекшіде су болып қал жасамағанын білдіреді. Басу кезінде батырма түйіспе домофонда «су болып қалды» тұйықтайды.

⚠ Қоректің беруін алдында торлық кәбілді тұтастық тексеріліңіз.



❶ Шақыру тақталары бар домофонның коммутациясы үшін кәбілдің таңдауында келесі белгілермен негізге алыңыз:
4-х желілі кәбіл:

4x0.2 кв.мм - Макс. қашықтық 28 м
4x0.3 кв.мм Макс. қашықтық 50 м
4x0.5 кв.мм - Макс. қашықтық 100 м



Қиыстырылған видеокабель (КВК):



Бу CAT5 қалқып жүре немесе (пайдалануға ұсынбайды) CAT6::



Домофон жұмыс принцибы

Келушінің қабылдауы


Дұрыс қосылған шақыру тақталарын сендіріңіз және не істейді.



і Сіз сияқтығаннан кейін бітір келушімен сөзге айналдырған және батырма басыл «су болып қалды», үшін есік, домофон ашыл 20 секундтерді ағып кету арналған күтудің режиміне автоматты түрде өтеді. Бұл сол үшін жасалған, үшін сіз сендір келушіні өтетінін зарыққан.

МОНИТОРИНГ

Дұрыс қосылған шақыру тақталарын сендіріңіз және не істейді.



❗ Егер сіз бақылаудың режимінде жалаң шақыру тақтасын пайдалансаңыз, онда күтудің режиміне қайтару үшін батырма әжептәуір бір рет қайта басыл (тақта қосымша бәрі және камера теңшелімдерді менюге выключены болуы керек бол) «қарап шығу».

❗ Если Вы используете несколько домофонов в параллели, то режим мониторинга также доступен на всех подключенных устройствах.


БАСҚА ДОМОФОНҒА ШАҚЫРУДЫҢ АУДАРМАСЫ


❗ Осы функция үшін параллельде минимум 2 домофон керек сияқты ие болу.

Ведётся разговор с одного домофона через какую-либо вызывную панель.


❗ К СВЕДЕНИЮ:


При переводе вызова с одного домофона на другие переключающий домофон уходит в режим ожидания


Нажмите кнопку  для перевода вызова на другой домофон.

Нажмите кнопку  для окончания разговора.

▼ Звучит сигнал вызова в панелях и домофонах

Нажмите кнопку  для разговора с посетителем на любом домофоне.

 Разговор с посетителем.

Нажмите кнопку , чтобы открыть дверь.


❗ Қол жететін функция мүмкін параллель қосылған барлық домофондарға.

ДОМОФОНДАРДЫҢ АРАСЫНДАҒЫ ИНТЕРКОМА


❗ Егер сізге келуші келсе және тақтасында батырма басылса, шақыру тақталарымен шақыру үлкенірек басымдығы болады, интеркомасы режимі автоматты біткен болады.


❗ Осы функцияның Дпсы параллельде минимум 2 домофон керек сияқты ие болу.


РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Нажмите кнопку  для включения режима интеркома.

▼ Звучит сигнал вызова в домофонах

Нажмите кнопку  для приёма вызова на любом домофоне.

 Интерком между домофонами.

Нажмите кнопку  для окончания разговора.

РЕЖИМ

шақыру өйткені



онда түрде

Конец.

БАҚЫЛАУДЫҢ КАМЕРАСЫНАН КӨРУ ТӘРТІБІ

❗ Мынау режимді өткізу үшін керек:

1. Бақылаудың камерасын қосу
2. Менюге, камерадан бейне кейіптеудің мүмкіндігі қосу.



ТЕҢШЕЛІМДЕРДІ МЕНЮ

Теңшелімдерді менюге өткел үшін, батырмаға керек басылу * , қашан домофон күтудің режимінде табады.

| | |
|---------------------------|-----|
| Шақырудың мелодиясы | 01 |
| Шақырудың дауыс қаттылығы | 20 |
| Шақырудың ұзақтығы | 10 |
| Ашудың уақыты | 01 |
| Бейнебақылаудың камерасы | ВКЛ |
| Басуларды дыбыс | ВКЛ |
| Шығу | |

Шақырудың мелодиясы: шақырудың 16 мелодияларының бірі таңдау.

Шақырудың дауыс қаттылығы: шақырудың мелодиясын дауыс қаттылығының теңшелімі.

Шақырудың ұзақтығы: шақырудың ұзақтығын теңшелім

Ашудың уақыты: 1-10 секунд құлыптың ашуын ұзақтық.

Бейнебақылаудың камерасы: бақылаудың қосылған камерасынан видеобейненің кейіптеуі қосу/сөндіру

Басуларды дыбыс: батырмада тондық дабылды қосу/сөндіру басу кезінде.

Шығу: менюден шығатын есік және күтудің режиміне өткел..

❗ Қашан домофон бақылаудың режимінде табады немесе бақылаудың камерасын кейіптеудің режимі, батырмаға басумен * (серпін жарықтық, қарама-қайшылық, гүл өсірушілік, дауыс қаттылығы) бейненің теңшелімі жүзеге асады

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ. ӨНДІРУШІ КЕПІЛДІГІ

Бейнетіркегіштер тасымал ыдысында қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес жабық көлік құралдарының кез келген түрімен (темір жол вагондарында, жабық автокөліктерде, кемелердің трюмдары мен бөлімдерінде, ұшақтардың герметикалық жылытылатын бөлімдерінде және т.б.) тасымалданады.

Өндіруші кәсіпорын тұтынушы тарапынан бұйымды тасымалдау, сақтау, құрастыру және пайдалану шарттары сақталған жағдайда бейнетіркегіштің осы нұсқаулықта көрсетілген техникалық параметрлерге сәйкес келетіндігіне кепілдік береді.

Кепілді сақтау мерзімі – сауда желісі немесе құрастыру ұйымы арқылы сатылған күннен бастап 36 ай.

Сатылған күні туралы белгі болмаған кезде кепілдік мерзімі жиналған күнінен бастап есептеледі.

Егер бейнетіркегіш ақаулығына келесі тармақтар себепші болса, кепілдік міндеттемелері күшін жояды:

- қасақана бүлдіру;
- өрт, су тасқыны, дүлей апаттар;
- қоректендіру желісіндегі апаттар;

Кепілдік міндеттемелері тек осы нұсқаулықты ұсынған кезде әрекет етеді.

Өндіруші кәсіпорын пайдалану және құрастыру ережелері сақталмаған жағдайда тұтынушы кінәсі бойынша туындаған ақаулықтар үшін жауапты болмайды және зиянды өтемейді.

КЕПІЛДІК ТАЛОН

Сериялы нөмір: _____

Сатудың күнісі « _____ » _____ 20 _____ г.

САТУШЫ

МӨРТАБАНЫ

Жөндеу туралы белгі:

| № Тапсырыс | Сервис орталығы |
|------------|-----------------|
| | |
| | |
| | |